

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für Ihre Entscheidung unseren Visum-Service nutzen zu wollen. Als akkreditierte Visumagentur ermöglichen wir Ihnen eine sichere und unkomplizierte Beschaffung Ihres Touristen-, Business-, Express- und SameDay- Visums. Wir empfehlen Ihnen alle Dokumente in diesem PDF-File auszudrucken und ausgefüllt an unsere Adresse zu senden:

VisumCenter.de • Solo-Florentin GmbH • Oeder Weg 14 • 60318 Frankfurt am Main

Zum Ausdruck stehen Ihnen folgende Dokumente zur Verfügung:

- Begleitschreiben / Auftragsformular
- Visum-Formular für Weißrussland

Folgende Unterlagen müssen Sie für den Erhalt Ihres Visums an uns schicken: (Checkliste)

- **Ihren Reisepass im Original** (mindestens sechs Monate Gültigkeit sowie zwei freie Seiten nebeneinander)
- **Ihr Passfoto** (3,5 x 4,5 cm)
- **Unterschriebenes und ausgefülltes Visumformular**
- **Versicherungsnachweis** (Kopie Ihrer Versicherungskarte)

Nach Erhalt Ihrer Unterlagen werden diese von unserem Team geprüft und persönlich beim russischen Konsulat eingereicht.

Sie erhalten danach eine Rechnung von uns, die Sie bequem per Banküberweisung auf unser Konto bezahlen:

Solo-Florentin GmbH • Commerzbank Frankfurt • KTO: 718101901 • BLZ: 500 400 00

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns an – wir helfen Ihnen gerne mit dem Ausfüllen des Visumformulars sowie in allen Fragen rund um das Visum.

Hotline: 069 – 611068 (Mo.-Fr.: 09.00Uhr – 18.00Uhr)
Express-Hotline: 0162 – 3 555 000 (Mo.- So.: 08.00Uhr – 23.00Uhr)

Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr VisumCenter.de Team

Auftraggeber:

Firma / Name:
Vorname:
Straße:
PLZ / Ort:

Tel:
Fax:
Email:

Für diese Personen wird ein Visum beantragt:

Name	Vorname	Abreisedatum	Rückgabe des Reisepasses bis

Wir bieten Ihnen Komplettpreise an, welche folgende Komponenten enthalten:
Konsulargebühr + Servicegebühr + Einladungspreis = Komplettpreis
 Bitte wählen Sie Ihr gewünschtes Visum aus:

Touristenvisum, Transitvisum, Privatvisum -> mit eigener Einladung

Visum- Gültigkeit	Anzahl der Einreisen	Bearbeitungszeit	Komplettpreis:	Anzahl
bis 1 Monat	Einmalige Einreise	10 Arbeitstage	€ 125,-	
		2 Arbeitstage – Express	€ 225,-	

Versand

Abholung in unserer Filiale	€ 0,-	
Einschreiben mit Übergabe	€ 10,-	
Expressversand mit DHL EXPRESS	€ 17,-	
Hinterlegung im Flughafen Frankfurt	€ 50,-	

Folgende Unterlagen werden diesem Auftrag beigelegt:

_____ Visumformular/e _____ Pass/Pässe _____ Foto/s _____ Sonstiges



Ort, Datum

Unterschrift

**РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ
ВІЗАВАЯ АНКЕТА**

**DIE REPUBLIK BELARUS
VISUMANTRAG**

1. Прозвішча/ Name (n)		4. Пол/ Geschlecht		Фотаздымак/ Foto																					
2. Імя/ Vorname (n)		<input type="checkbox"/> мужчынскі/ männlich <input type="checkbox"/> жаночы/ weiblich																							
3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае/ Familienname bei der Geburt / frühere Familienname (n)																									
5. Дата нараджэння/ Geburtsdatum		6. Месца нараджэння/ Geburtsort																							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%; height: 20px;"></td> <td style="width: 33%; height: 20px;"></td> <td style="width: 33%; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="font-size: 8px;">Tag</td> <td style="font-size: 8px;">Monat</td> <td style="font-size: 8px;">Jahr</td> </tr> </table>					Tag	Monat	Jahr	краіна/ Staat горад/ Ort вобласць(раён)/ Bundesland																	
Tag	Monat	Jahr																							
7. Цяперашняе Грамадзянства(ы)/ Derzeitige Staatsangehörigkeit (en)																									
Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), назавіце грамадзянства(ы), якія былі ў Вас раней, і вызначце дату(ы) яго(іх) змены / Bei Wechsel der Staatsangehörigkeit ursprüngliche Staatsangehörigkeit und das Datum des Erhalts der neuen Staatsangehörigkeit bitte angeben																									
8. Тып пашпарта/ Art des Passes		9. Нумар пашпарта/ Passnummer		Службовыя адзнакі / Für dienstliche Vermerke																					
<input type="checkbox"/> звычайны/ Normaler Reisepaß <input type="checkbox"/> дыпламатычны/ Diplomatenpaß <input type="checkbox"/> службовы/ Dienstreiß <input type="checkbox"/> іншы дакумент/ Anderes Reisedokument:		10. Кім выдадзены/ Ausgestellt durch 11. Дзе выдадзены/ Ausstellungsort																							
		12. Дата выдачы/ Ausstellungsdatum <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%; height: 20px;"></td> <td style="width: 33%; height: 20px;"></td> <td style="width: 33%; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="font-size: 8px;">Tag</td> <td style="font-size: 8px;">Monat</td> <td style="font-size: 8px;">Jahr</td> </tr> </table> 13. Тэрмін дзеяння/ Gültig bis <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%; height: 20px;"></td> <td style="width: 33%; height: 20px;"></td> <td style="width: 33%; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="font-size: 8px;">Tag</td> <td style="font-size: 8px;">Monat</td> <td style="font-size: 8px;">Jahr</td> </tr> </table>						Tag	Monat	Jahr				Tag	Monat	Jahr									
Tag	Monat	Jahr																							
Tag	Monat	Jahr																							
14. Адрас сталага месца жыхарства/ Ständiger Wohnort																									
краіна/ Staat вобласць(раён)/ Bundesland горад/ Ort вуліца/ Straße нумар дома/ Hausnummer нумар квартэры/ Wohnungsnummer нумар тэлефона/ Telefonnummer e-mail																									
15. Месца працы і службовы адрас/ Arbeitsstelle und Anschrift des Arbeitgebers																									
прадпрыемства/ Arbeitgeber пасада/ Dienststellung краіна/ Staat вобласць(раён)/ Bundesland горад/ Ort вуліца/ Straße нумар дома/ Hausnummer нумар тэлефона/ Telefonnummer																									
16. Тып візы/ Art des Visums		17. Катэгорыя візы/ Kategorie des Visums		Рашэнне по звароту:																					
<input type="checkbox"/> індывидуальная/ Einzelvisum <input type="checkbox"/> групавая/ Gruppenvisum		<input type="checkbox"/> транзітная/ Transitvisum <input type="checkbox"/> кароткачасовая/ Kurzaufenthalt <input type="checkbox"/> доўгатэрміновая/ längerer Aufenthalt																							
		<input type="checkbox"/> аднаразовая/ einmalige Einreise <input type="checkbox"/> двухразовая/ zweimalige Einreise <input type="checkbox"/> шматразовая/ mehrfache Einreise																							
18. Колькасць уездаў/ Anzahl der Einreisen																									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td style="font-size: 8px;">z/ von</td> <td style="font-size: 8px;">па/ bis</td> <td style="font-size: 8px;">на тэрмін знаходжання/ Anzahl der Tage</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="font-size: 8px;">Tag</td> <td style="font-size: 8px;">Monat</td> <td style="font-size: 8px;">Jahr</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="font-size: 8px;">Tag</td> <td style="font-size: 8px;">Monat</td> <td style="font-size: 8px;">Jahr</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">сутак/ Tage</td> </tr> </table>								z/ von	па/ bis	на тэрмін знаходжання/ Anzahl der Tage				Tag	Monat	Jahr				Tag	Monat	Jahr	сутак/ Tage		
z/ von	па/ bis	на тэрмін знаходжання/ Anzahl der Tage																							
Tag	Monat	Jahr																							
Tag	Monat	Jahr																							
сутак/ Tage																									
19. Тэрмін дзеяння візы/ Dauer des geplanten Aufenthalts																									
20. Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы/ Name der einladenden Organisation oder Person																									
21. Адрас запрашаючай арганізацыі або асобы/ Adresse der einladenden Organisation oder Person																									
вобласць/ Gebiet горад/ Ort вуліца/ Straße нумар дома/ Hausnummer нумар квартэры/ Wohnungsnummer нумар тэлефона/ Telefonnummer нумар факса/ Faxnummer e-mail																									
22. Адрас знаходжання ў Беларусі/ Anschrift während des Aufenthalts in Belarus																									
вобласць(раён)/ Gebiet горад/ Ort вуліца/ Straße нумар дома/ Hausnummer нумар квартэры/ Wohnungsnummer гасцініца/ Hotel																									
23. Падрабязнае тлумачэнне мэты візіту/ Hauptzweck(e) der Reise (ausführlich)																									
Дата звароту: Падставы: <input type="checkbox"/> сапраўдны пашпарт <input type="checkbox"/> візавая падтрымка <input type="checkbox"/> фінансавыя сродкі <input type="checkbox"/> страхоўка <input type="checkbox"/> інтэрв'ю Рашэнне по звароту: ад <input type="checkbox"/> станоўчае <input type="checkbox"/> адмоўнае Тып візы: <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D Кратнасць візы: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> шм Мэта візіту: <input type="checkbox"/> транзіт <input type="checkbox"/> дзелавыя стасункі <input type="checkbox"/> удзел у спартыўных/ культурных мерапрыемствах <input type="checkbox"/> прэса <input type="checkbox"/> гуманітарная <input type="checkbox"/> рэлігійныя стасункі <input type="checkbox"/> з правам працы па найму <input type="checkbox"/> турызм <input type="checkbox"/> на вучобу <input type="checkbox"/> прыватная <input type="checkbox"/> наведванне месцаў пахавання <input type="checkbox"/> на сталае жыхарства <input type="checkbox"/> службовая <input type="checkbox"/> дыпламатычная Віза: № Сапраўдная: з па																									

Глядзі на адвароце ↓ Bitte wenden

24. Ці былі Вы раней у Рэспубліцы Беларусь/ Waren Sie schon einmal in Belarus?
 так/ ja не/ nein
калі так, вызначце тэрмін, месцы і мэту апошняга візіту/ Wenn ja, bitte angeben wann, wo und mit welchem Zweck
з/ von па/ bis дзе/ wo мэта візіту/ Zweck des Besuchs

25. Папярэднія візіты ў Рэспубліку Беларусь на працягу бягучага году/ Vorige Aufenthalte in Belarus im laufenden Jahr
1) з/ von па/ bis 4) з/ von па/ bis
2) з/ von па/ bis 5) з/ von па/ bis
3) з/ von па/ bis 6) з/ von па/ bis

26. Ці было Вам калі-небудзь адмоўлена ў беларускай візе альбо віза была анулявана / Wurde Ihr Antrag auf belarussisches Visum schon einmal abgelehnt bzw. Ihr Visum storniert?
 так/ ja не/ nein
калі так, вызначце дату/ Wenn ja, bitte Datum angeben

27. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/ Sind Sie bei früheren Aufenthalten in Belarus mit dem Gesetz in Konflikt geraten?
 так/ ja не/ nein
калі так, вызначце калі/ wenn ja, bitte angeben wann і дзе/ und wo

Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэрв'ю з консульскім работнікам / Eine positive Antwort hat nicht automatisch die Verweigerung des Visums zur Folge, Sie müssen jedoch ein persönliches Gespräch mit einem Konsularbeamten führen

28. Ці былі Вы калі-небудзь дэпартаваны з якой-небудзь краіны/ Wurden Sie schon einmal aus irgendeinem Staat deportiert?
 так/ ja не/ nein
калі так, вызначце калі/ wenn ja, bitte angeben wann і з якой краіны / und aus welchem Land

29. Транспартны сродак, які прадугледжаны для ўезду ў Рэспубліку Беларусь/ Transportmittel, das zur Einreise in Belarus benutzt wird
30. Маршрут руху/ Reiseroute

31. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/ Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts in Belarus
 наяўныя сродкі/ Bargeld банкаўскія чэкі/ Bankschecks
 крэдытныя карткі/ Kreditkarten зваротны білет/ Rückfahrkarte
 дарожныя чэкі/ Reiseschecks пражыванне/ Unterkunft

32. Звесткі аб медыцынскай страхоўцы/ Information über die Krankenversicherung
страховая арганізацыя/ Versicherungsgesellschaft
страховы поліс/ Police: нумар/ Nummer
сапраўдны з/ gültig von па/ bis

33. Сямейнае становішча/ Familienstand
 знаходжуся ў шлюбе/ verheiratet не знаходжуся ў шлюбе/ ledig разведзены(а)/ geschieden удавец (удава)/ verwitwet

34. Прозвішча мужа(жонкі)/ Familienname des Ehepartners
35. Прозвішча мужа(жонкі) пры нараджэнні/ Familienname des Ehepartners bei der Geburt

36. Імя і іншыя імёны мужа (жонкі)/ andere Namen des Ehepartners
37. Грамадзянства(ы) мужа(жонкі)/ Staatsangehörigkeit des Ehepartners

38. Дата нараджэння мужа(жонкі)/ Geburtsdatum des Ehepartners

Tag	Monat	Jahr

39. Месца нараджэння мужа (жонкі)/ Geburtsort des Ehepartners
краіна/ Staat горад/ Ort
вобласць(раён)/ Bundesland

40. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўніце табліцу/Im Paß eingetragene mitreisende Kinder, bitte, in die Tabelle eintragen

Прозвішча / Name	Імя / Vorname	Дата і месца нараджэння / Geburtsdatum und -ort

41. Дэкларацыя/ Erklärung
я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаны, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы./
Ich erkläre, daß die Information im Antragsformular wahr und korrekt ist. Mir ist bewußt, daß falsche Angaben oder die Zurückhaltung bei Vorweisung der erforderlichen Dokumente zum Visumantrag zur Verweigerung der Einreise nach Belarus führen können. Ich bin gewarnt, daß falsche Angaben zu jeder Zeit die Annullierung des Visums zur Folge haben können. Ich verpflichte mich, mich nach meiner Ankunft in Belarus vorschriftsmäßig anzumelden und das Hoheitsgebiet von Belarus vor Ablauf des Visums zu verlassen.

42. Асабісты подпіс/ Unterschrift
43. Дата падпісання/ Datum

Tag	Monat	Jahr